

Правілы аказання паслугі «СуперБІТ»

1. Паслуга «СуперБІТ» дазваляе абаненту пры дапамозе прылады з падтрымкай GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA, HSPA +, LTE, падключанай да сеткі СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы» (далей - МТС), атрымаць бесправадны і мабільны доступ у сетку інтэрнэт у зоне радыёпакрыцця сеткі МТС з падтрымкай адпаведнай тэхналогіі, і без дадатковых утрыманняў акрамя кошту паслугі карыстацца на працягу месяца неабмежаваным аб'ёмам інтэрнэт-трафіка, за выключэннем інтэрнэт-трафіка на рэсурсы, за бесправадны і мабільны доступ да якіх устаноўлена асобная тарыфікацыя. Паслуга «СуперБІТ» даступная фізічным і юрыдычным асобам, індывідуальным прадпрымальнікам (далей Абанент).

2. Паслуга «СуперБІТ» даецца на наступных умовах: пасля дасягнення абанентам 500 МБ уваходнага і выходнага інтэрнэт-трафіка сумарна на працягу календарных сутак, максімальна даступная хуткасць інтэрнэт-злучэння аўтаматычна ўстанаўліваецца на ўзроўні не больш за 256 Кбіт/сек да канца бягучых календарных сутак. З пачаткам новых календарных сутак хуткасць аднаўляецца да максімальна магчымага ўзроўню.

3. Паслуга «СуперБІТ» даецца абанентам усіх тарыфных планаў, за выключэннем тарыфных планаў «Абсалют», «Гасцявы», «Гасцявы 7», «Гасцявы 30», «Безліміцішча».

4. Каб скарыстаць паслугу «СуперБІТ», абаненту неабходна:

4.1. падключыць тэхналагічную наладку «Перадача даных»;

4.2. падключыць паслугу «СуперБІТ»;

4.3. наладзіць абаненцкае абсталяванне з падтрымкай пакетнай перадачы даных. У выпадку выкарыстання камп'ютара сумесна з абаненцкім абсталяваннем - таксама наладзіць камп'ютар.

5. Паслуга «СуперБІТ» можа давацца адначасова з паслугамі «Інтэрнэт Mini», «Інтэрнэт Midi», «Інтэрнэт Maxi», «Mini», «Midi», «Maxi», «3G Лайт» «Інтэрнэт +20», «Інтэрнэт +60», «Інтэрнэт +120», «Інтэрнэт-Лайт», «Інтэрнэт-Актыў», «Інтэрнэт-Про» або «МТС Канэкт 50», «МТС Канэкт 100», «МТС Канэкт 500», «МТС Канэкт 1000», «МТС Канэкт 150», «МТС Канэкт 600», «МТС Канэкт 1500», «МТС Канэкт 2500», «МТС Канэкт 5000», «3G Канэкт 5 МБ», «3G Канэкт 10 МБ», «3G Канэкт 20 МБ», «3G Канэкт 35 МБ», «3G Канэкт 50 МБ», «3G Канэкт 75 МБ», «3G Канэкт 250 МБ», «3G Канэкт 750 МБ», «Інэт 2», «Інэт 4», «Інэт 6», «Інтэрнэт-Персона, у мес.», «Выдатны Інтэрнэт », « +500 МБ». У гэтым выпадку інтэрнэт-трафік даецца на ўмовах аказання паслугі «СуперБІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне інтэрнэт-трафіка, які даецца ў межах пералічаных вышэй паслуг, не адбываецца. Грашовыя сродкі спісваюцца згодна з дзеючымі тарыфамі МТС за кожную з падключаных паслуг.

6. Для абанентаў тарыфных планаў, у рамках якіх у абаненцкую плату / мінімальную абавязковую плату за трафік уключаны пакет інтэрнэт-трафіка, у выпадку падключанай паслугі «СуперБІТ» інтэрнэт-трафік даецца на ўмовах аказання паслугі «СуперБІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне інтэрнэт-трафіка, які даецца ў рамках абаненцкай платы / мінімальнай абавязковай платы за трафік, не адбываецца.

7. Для абанентаў, якія прымаюць удзел у праграме «МТС Бонус», у рамках якой абанент можа набыць пакеты інтэрнэт-трафіка, у выпадку падключанай паслугі «СуперБІТ» інтэрнэт-трафік даецца на ўмовах аказання паслугі «СуперБІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне інтэрнэт-трафіка, які даецца ў рамках пакетаў па акцыі «МТС Бонус», не адбываецца.

8. Для абанентаў, якія прымаюць удзел у акцыях падчас набыцця абсталявання, у выпадку падключанай паслугі «СуперБІТ» інтэрнэт-трафік у рамках маркетынговых акцый даецца на ўмовах аказання паслугі «СуперБІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне бонуснага інтэрнэт-трафіка, які даецца ў рамках акцый падчас набыцця абсталявання, не адбываецца.

10. Паслугі «БІТ», «СуперБІТ», «Безліміт VIP», «МініБІТ», «Інтэрнэт-браўзінг на месяц», «Інтэрнэт-браўзінг на суткі», «Карпаратыўны безлімітны Інтэрнэт», «Безліміт», «Безліміт 2.0» , «СмартБІТ», «Безліміт на суткі», «Пікнік» з'яўляюцца ўзаемавыключальнымі і сумесна давацца не могуць.

11. Для абанентаў з падключанай паслугай «СуперБІТ» і паслугамі «Web- доступ 1», «Web-доступ 2», «Web-доступ 3» інтэрнэт-трафік даецца ў адпаведнасці з правіламі паслугі «СуперБІТ». Грашовыя сродкі спісваюцца згодна з дзеючымі тарыфамі МТС за кожную з падключаных паслуг.

12. Падчас карыстання паслугай «Мабільнае Кіно», квота інтэрнэт-трафіка на неабмежаванай хуткасці ў рамках паслугі «СуперБІТ» не выдаткоўваецца.

13. Тарыфікацыя паслугі «СуперБІТ» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з зацверджаным у МТС прэйскурантам. Тарыф на паслугу «СуперБІТ» спаганяецца з абанента, якому падключылі паслугу, у поўным аб'ёме ў момант падключэння паслугі.

14. Па сканчэнні месяца, калі абанент не адключыў паслугу «СуперБІТ», яна аўтаматычна працягваецца, кошт паслугі спісваецца ў момант прадаўжэння ў поўным аб'ёме. У выпадку, калі абанент на момант прадаўжэння знаходзіцца ў блакіроўцы (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM- карты»), кошт паслугі не спісваецца. Кошт паслугі спішаецца ў поўным аб'ёме ў момант выхаду абанента з блакіроўкі. У выпадку калі абанент знаходзіцца ў блакіроўцы, інтэрнэт-трафік да выхаду з блакіроўкі не даецца незалежна ад аплаты кошту паслугі.

15. Падключэнне паслугі «СуперБІТ» даступнае толькі пры ўмове дастатковасці сродкаў на асабовым рахунку абанента для спісання кошту паслугі.

16. Для абанентаў з падключанай паслугай «СуперБІТ», якія знаходзяцца ў роўмінгу, тарыфікацыя ўваходнага / выходнага інтэрнэт-трафіка ажыццяўляецца шляхам спагнання тарыфу на паслугу «GPRS (1 MB)» (за перададзены / атрыманы трафік) у адпаведнасці з прэйскурантам на паслугі міжнароднага роўмінгу ў адпаведнай Зоне адзінай тарыфікацыі. У гэтым выпадку інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «СуперБІТ» не даецца.

17. Падключыць паслугу «СуперБІТ» можна адным з наступных спосабаў:

17.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *742#,

17.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Цэнтр абслугоўвання абанентаў або Гандлёвыя аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

17.3. у цэнтрах абслугоўвання абанентаў МТС і ў гандлёвых аб'ектах Камерцыйных прадстаўнікоў МТС праз дабаўленне адпаведнай паслугі падчас заключэння Дагавора на аказанне паслуг;

17.4. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка.

17.5. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».

18. Адключыць паслугу «СуперБІТ» можна адным з наступных спосабаў:

18.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *742*0#;

18.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Цэнтр абслугоўвання абанентаў або Гандлёвыя аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

18.3. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка.

18.4. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».

19. Падключэнне/адключэнне паслугі адбываецца на працягу 24 гадзін з моманту адпраўкі абанентам адпаведных запытаў, названых у пунктах 17 і 18 гэтых правілаў, пра што будзе сведчыць адпаведнае SMS-інфармаванне.

20. У выпадку адключэння паслугі да сканчэння перыяду дзеяння паслугі, кошт паслугі за каляндарныя дні, што засталіся да сканчэння дадзенага перыяду не вяртаецца, інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «СуперБІТ» не даецца.

21. Падключаючы паслугу «СуперБІТ», Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і згоду з Правіламі яе аказання.